

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

УСТАНОВА АДУКАЦЫИ  
«ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ  
ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ»

Хрысцянства  
У гістарычным лёссе  
беларускага народа

Зборнік навуковых артыкулаў

У 2 частках  
Частка I

Гродна  
ГрДУ імя Я. Купалы  
2009

УДК 27(476)(08)

ББК 86.37

X95

Рэдакцыйная калегія:

*С.В. Марозава*, доктар гісторычных навук, прафесар;

*Э.С. Ярмусік*, кандыдат гісторычных навук, дацэнт;

*С.У. Сілава*, кандыдат гісторычных навук, дацэнт.

Рэцэнзенты:

*Галубовіч В.У.*, кандыдат гісторычных навук, дацэнт;

*Васюк Г.У.*, кандыдат гісторычных навук, дацэнт.

**Хрысціянства ў гісторычным лёсе беларускага народа : зб.  
X95 навук. арт. У 2 ч. Ч. 1 / ГрДУ імя Я. Купалы ; рэдкал.:  
С.В. Марозава [і інш.]. — Гродна : ГрДУ, 2009. — 385 с.**

ISBN 978-985-515-244-7 (ч. 1)

ISBN 978-985-515-241-6

У аснову зборніка пакладзены матэрыялы II і III міжнародных навуковых  
канферэнций «Хрысціянства ў гісторычным лёсе беларускага народа», а таксама  
круглага стала, прысвечанага 170-годдзю Полацкага царкоўнага сабора 1839 г., якія  
былі праведзены ў 2008 і 2009 гадах у межах выканання Дзяржаўнай комплекснай  
праграммы навуковых даследаванняў на 2006 – 2010 гг. «Эканоміка і грамадства»,  
раздзел «Філасофія» (галаўная арганізацыя – Дзяржаўная навуковая ўстаноўва  
«Інстытут філасофіі НАН Беларусі»). Разглядаеша ролі хрысціянскіх культавых  
інстытутаў у духоўна-культурным, грамадска-палітычным і этнапацыйным  
жыціі беларускага народа ў канцы X – пачатку XX ст., а таксама тэарэтыка-  
метадалагічныя падыходы і гісторыяграфія гэтай праблемы. Адрасавана  
даследчыкам, выкладчыкам, аспірантам, магістрантам і студэнтам, настаўнікам,  
аматарамі гісторыі Беларусі.

УДК 27(476)(08)

ББК 86.37

ISBN 978-985-515-244-7 (ч. 1)

ISBN 978-985-515-241-6

© Установа адукцыі

«Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт  
імя Янкі Купалы», 2009

<i>Гага Р.Б.</i> ТЕВТОНСКИЙ ОРДЕН В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.....	118
<i>Крауцэвіч А.К.</i> ГВАРАМ ДА ЗАХАДУ ЗМЕНА ЦЫВІЛІЗАЦЫЙНай АРЫЕНТАЦЫ БЕЛАРУСІ (1240 – 1385 гг.).....	128
<i>Голубев О.Е.</i> ПЛАНЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛИТОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ В ЦЕРКОВНОЙ ПОЛИТИКЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ОЛЬГЕРДА .....	147
<i>Васюк Г.У.</i> ЗМЕНЫ ў СТАНОВІШЧЫ ПРАВАСЛАЎНАЙ ЦАРКВЫ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА (КАНЕЦ XV – НАЧАТАК XVI ст.).....	152
<i>Семянуц А.А.</i> РАСПАЎСЮДЖАННЕ ІДЭЙ ФЛАРЭНЦКАЙ УПІІ Ў ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКАМ У КАНЦЫ XV – НАЧАТКУ XVI ст.....	158
<i>Дзянісава А.Р.</i> ПАТРНАЦКАЕ ПРАВА ў ПРАВАВЫМ СТАНОВІШЧЫ ПРАВАСЛАЎНЫХ МАНАСТЫРОЎ ТУРАВА-ПИНСКАЙ ЕПАРХII Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XIII – XVI ст.....	166
<i>Пятраўскас М.А.</i> КАНФЕСІЙНАЯ ТРАНСФАРМАЦЫЯ БЕЛАРУСКАГА ГРАМАДСТВА ў КАНЦЫ XVI – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII ст.....	170
<i>Юнгіна А.С.</i> УДЗЕЛ СВЯТА-ТРОІЦКАГА ВІЛЕНСКАГА БРАЦТВА Ў ЖЫЩЦІ ПРАВАСЛАЎНАЙ ЦАРКВЫ КІЕЎСКАЙ МІТРАПОЛІІ ДА 1596 Г.....	175
<i>Галубовіч В.</i> КАНФЕСІЙНАЯ ПРАБЛЕМЯТКА НА СОЙMIКАХ ПОЛАЦКАГА ВАЛЯВОДСТВА ў КАНЦЫ XVI – СЯРЭДЗІНЕ XVII ст.....	179
<i>Гарматны В.П.</i> ПАДРЫХТОЎКА I ПРАВЯДЗЕННЕ БЕРАСЦЕЙСКАЙ ЦАРКОЎНАЙ УПІІ 1596 г .....	186
<i>Гарбуль П.І. Рамановіч П.С.</i> РОЛЯ ІОСІФА РУЦКАГА ВА ЎМАЦАВАННІ УНІЯЦКАЙ ЦАРКВЫ ў РЭЧЫ ПАСПАЛІГТАЙ .....	191
<i>Казуля С.В.</i> МІСІЯНЕРСКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ОРДЭНА БАЗЫЛЬЯН У ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII ст.....	195
<i>Васюкевич Т.В.</i> КАРАНАВАННЕ ЖЫРОВІЦКАГА АБРАЗА .....	201
<i>Кром А.</i> КУЛЬТ МАЦІ БОЖАЙ ЖЫРОВІЦКАЙ У ТВОРАХ АЙЦА ГНATA КУЛЬЧЫНСКАГА .....	205
<i>Барташэвіч А.Ю.</i> ДА ПРАБЛЕМЫ ПОЛІКАНФЕСІНАСЦІ ГАРАДСКОЙ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСІ XVI – XVIII ст.....	209
<b>Хрысціянскія цэрквы ў канцы XVIII – пачатку XX ст.....</b>	214
<i>Зянюк Р.У.</i> СТРУКТУРА ПАДРЫХТОЎКІ РЫМСКА-КАТАЛІЦКАГА ДУХАВЕНСТВА НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСКА-ЛІТОЎСКІХ ГУБЕРНІЯЎ У КАНЦЫ XVIII – XIX ст.....	214
<i>Радзюк А.Р.</i> УДЗЕЛ ДУХАВЕНСТВА ў НАЦЫЯНАЛЬНА-ВЫЗВАЛЕНЧЫМ РУХУ 30-х гг. XIX ст. НА БЕЛАРУСІ .....	219
<i>Шылковскій А.К.</i> МЕЖКОНФЕСІСНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В БЕЛАРУСІ И ЛІТВЕ ВО ВРЕМЯ ВОССТАНІЯ 1863 – 1864 гг.....	223
<i>Проценко О.Э.</i> КОНФЕСІСНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИСТОРИИ ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ В XIX в .....	229
<i>Літвінчык А.І.</i> КАНФЕСІЙНАЯ СІГУАЦЫЯ ў СЛОНІМСКІМ ПАВЕЦЕ ГРОДЗЕНСКАЙ ГУБЕРНІ (КАНЕЦ XVIII – 60-я гг. XIX ст.) .....	236
<i>Літвінчык А.І.</i> КАНФЕСІЙНАЯ СІГУАЦЫЯ ў СЛОНІМСКІМ ПАВЕЦЕ ГРОДЗЕНСКАЙ ГУБЕРНІ ў 30 – 80-я гг. XIX ст. У СВЯТLE МАТЭРЫЯЛАЎ СУДОВАГА СПРАВАВОДСТВА .....	240
<i>Хмелькова Е.Н.</i> ОПЕКА ПРАВОСЛАВНОЙ И КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ НАД ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ В ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВІНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.....	243
<i>Ступакевич М.А.</i> ПРАВОСЛАВНЫЕ ДУХОВНЫЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСІ В XIX – НАЧАЛЕ XX в.....	247
<i>Марозька К.У.</i> ПРАВАСЛАЎНЫЯ БРАТСТВЫ ПІНСКАГА ПАВЕТА (ДРУГАЯ ПАЛУВА XIX ст.) .....	252

3. З гісторыі уніяцтва ў Беларусі (да 400-годдзя Брэсцкай уніі) / пад рэд. М.В. Біча і П.А. Лойкі. — Мінск: Экаперспектыва, 1996. — 134 с.
4. Зноско, К. Исторический очерк церковной унии / К. Зноско. — Москва: Мартис, 1993. — 233 с.
5. Никольский, Н.М. История русской церкви / Н.М. Никольский. — Минск: Беларусь, 1990. — 541 с.
6. Падокшын, С.А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура (філософска-гістарычны аналіз) / С.А.Падокшын. — Мінск: Беларуская навука, 1998. — 111 с.
7. Рэлігія і царква на Беларусі: энцыклапедычны даведнік — Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2001. — 368 с.
8. Шукан, М.Г. Нарушение имущественных прав Православной церкви вследствие заключения Брестской церковной унии 1596 г. / М.Г. Шукан // XII Международные Кирилло-Мефодиевские чтения (Минск, 24 – 26 мая 2006 г.). — Минск: Ковчег, 2007. — С. 114–121.

**Гарматны Віталь Пятровіч** — магістр гістарычных навук, Баранавіцкі дзяржавны універсітэт.

УДК 2-9

## **П.І. Гарбуль, П.С. Рамановіч (Брест) РОЛЯ ІОСІФА РУЦКАГА ВА ЎМАЦАВАННІ УНІЯЦКАЙ ЦАРКВЫ Ў РЭЧЫ ПАСПАЛАТАЙ**

*Статья посвящена деятельности известной исторической личности – митрополита Иосифа Рутского по укреплению униатской церкви.*

Берасцейскі царкоўны сабор 1596 г. паклаў пачатак існавання на землях Вялікага княства Літоўскага новага веравызнання – уніяцтва. Першыя іерархі уніяцкай царквы кіеўская мітрапаліты Міхаіл Рагоза (1596–1599 гг.) і Іпацій Пацей (1599–1613 гг.) паспелі распрацаўваць агульныя прынцыпы існавання новай веры і падыходы да яе распаўсядžвання. Асноўная праца па умацаванню уніі была выканана трэцім мітрапалітам Іосіфам Руцкім (1613–1637 гг.).

Шлях I. Руцкага да уніяцтва быў складаным. Нарадзіўся ён на Навагрудчыне ў шляхецкай кальвінісцкай сям'і, быў ахрышчаны паводле праваслаўнага абраду. Адукацыю атрымаў у Карлавым универсітэце у Празе, грэчаскім калегіуме ў Рыме, дзе прыняў унію. З 1603 г. I.Руцкі знаходзіўся ў Вільні, дзе займаў пасады рэктара Віленскай уніяцкай семінарыі, архімандрыта Віленскага Троіцкага монастыра. У 1612 г. I. Руцкі быў прызначаны епіскапам галіцкім [I, с. 280].

ыя  
імі  
ні.  
най  
ція  
квы,  
валі  
скага  
удне-  
унію,  
зўная  
Разам  
Духа  
1 часу

евішча  
цтва з  
авіліся  
таўным  
свецкіх  
о роду  
павінны  
іа па-за  
яднанне,  
яднанню  
новай –  
тътурныя  
лях ВКЛ  
залютую  
Уніяцкая  
пераводу  
што яна  
, і набыла

ронскій // X  
5 г.). — Мінск  
I. Ермаловіч

дазва  
каард  
супяр  
паміж  
епарх  
вярш  
Ордэ  
дзеян  
пэўнъ  
генер  
займа

Д  
унутр  
прагр  
супол  
дзейн  
сістэм  
ўніфо  
неабх  
навуч  
ўдала  
сталі  
Мног  
пашы  
роляй  
с. 280

Н  
Коль  
больи  
Рады  
новай  
права  
права  
ў В  
І. Бар  
пару  
на п  
адно  
прав  
Гало

Узначаліўшы ў 1613 г. Кіеўскую мітраполію, ён каб узбуйніць царкву, узніць яе аўтарытэт у вачах хрысціянскага свету, зрабіць прыцягальнай для вернікаў, распачаў падрыхтоўку карэнных рэформ.

Рэфарматарская дзейнасць І. Рушага наслала шматбаковы, комплексны характар. Важнейшае значэнне мітрапаліт надаваў пабудове цэркваў і заснаванню манастыроў. Яго намаганнямі былі ўзвядзены Быценьскі, Жыровіцкі, Навагородскі уніяцкія манастыры. Яны сталі падмуркам новай царквы, асяродкамі хрысціянскай культуры і духоўнасці.

Асаблівую ўвагу І. Рушкі звяртаў на навучанне моладзі і падрыхтоўку пастыраў. Ён дамогся каралеўскага прывілея на адкрыццё школ у Навагородку, Мінску, Барунах, Жыровічах. Гэтыя адукатыйныя ўстановы перанялі арганізацыю, сістemu і змест навучання езуіцкіх калегіумаў і з 1615 г. атрымалі роўныя з імі праваў і прывілеяў. Настаўнікаў для уніяцкіх школ рыхтавалі ў Віленскай езуіцкай акадэміі, замежных універсітэтах, калегіумах. Сістэма уніяцкай адукатыі і выхавання лічылася адной з лепшых. Яна праіснавала да пачатку 40-х гг. XIX ст.

Галоўную стаўку ў справе ўмацавання грэка-каталіцкай веры Іосіф Руцкі зрабіў на ўтварэнне Ордэна, які павінен быў сабраць і аб'яднанысе духоўныя сілы царквы. Мэты, характар дзейнасці новага манаскага Ордэна, яго структура былі вызначаны ў падрыхтаванай мітрапалітам тэарэтычнай працы «Правілы манаскага жыцця». Афармленне манаскай карпарацыі, якая на ўстаноўчай кангрэгацыі атрымала імя вядомага багаслова старожытнасці Святога Васіля (Базыля) Вялікага, адбылося, па сцвярджэнні Івана Саверчанкі, у перыяд шасці з'ездоў прадстаўнікоў буйнейших манастыроў – у Навагородку (1617 г.), Лаўрышаве (1612, 1626 гг.), Руце (1623 г.), Жыровічах (1629 г.) і Вільні (1636 г.) [4, с. 24]. На першай кангрэгацыі ў Навагородку быў прыняты статут Ордэна Базыльянаў, распрацаваны Руцкім на аснове правіл Святога Васіля на ўзор статутаў каталіцкіх ордэнаў. зацверджаны нормы прадстаўніцтва на наступных кангрэгацыях (ад аднага да чатырох паслоў ад манастыра ў залежнасці ад колькасці у ім манахаў), рэгламент правядзення якай склікалася па меры неабходнасці, але не радзей, чым адзін раз у чатыры гады. Ствараліся і выканаўчыя структуры. Уводзілася пасада галоўнага адміністратора Ордэна – протаархімандрыта (генерала), які выбіраўся на кангрэгацыі таемным галасаваннем і падпрацоўваўся папе рымскаму праз уніяцкага мітрапаліта. Дарадчыкамі пасадзе ў Рыме базыльяне мелі свайго прадстаўніка – пракуратара. Гэта

дазваляла ім атрымліваць інфармацыю аб царкоўным жыцці ў свеце, каардынаваць дзейнасць Ордэна. Для вырашэннямагчымых супяречнасцей I. Руцкі прадбачліва ўвёў пасаду манітора – пасрэдніка паміж Ордэнам і епіскапамі. Манітор знаходзіўся пры двары кіраўніка епархіі і ажыццяўляў сувязь паміж ім і базыльянскім манастырамі. На вяршыні ордэнскай піраміды стаяў мітрапаліт. Яго ўзаемадзеянне з Ордэнам ажыццяўлялася праз каад'ютара – намесніка. Пазней практика дзеяння Ордэна запатрабавала ўнесці ў яго арганізацыйную структуру пэўныя ўдасканаленныя. У 1621 і 1623 гг. былі ўведзены пасады генеральнага правінцыяла (вікарія) і генеральнага сакратара, якія займаліся вырашэннем пытынняў на месцах і справаводствам.

Дзейнасць Ордэна падмациўвалася распрацаванымі I. Руцкім унутранымі механізмамі функцыяновання, уласнай адукатыўнай праграмай: былі створаны правілы для ўсіх станаў манаскай супольнасці, рэгламентаваліся паводзіны кожнага базыльяніна, дзейнічалі строгія этичныя нормы і жорсткая дысцыпліна, існавала свая сістэма барацьбы з парушэннямі, уводзіліся адзіны распарадак дня і ўніформа, дзейнічаў прынцып поўнага самазабеспечэння ўсім неабходным, рэгламентаваліся фінансавыя справы, узнікалі навучальныя ўстановы. Ідэя стварэння Ордэна аказалася настолькі ўдалай і была так добра рэалізавана, што ў 30-я гг. XVII ст. базыльяне сталі прэтэндаваць на першынства сярод ўсіх хрысціянскіх ордэнаў. Многія даследчыкі ўвогуле ролю базыльянскага ордэна ў працэсе пашырэння уніяцтва ў Вялікім княстве Літоўскім паразоўваюць з роляй ордэна езуітаў у гісторыі каталіцкай канфесіі ў гэтай дзяржаве [2, с. 280].

Намаганні I. Руцкага па ўмацаванню уніяцтва сталі прыносіць плён. Колькасць вернікаў павялічвалася, уніяцкія іерархі становіліся ўсё больш упlyвовай сілай у дзяржаве і некаторыя з іх увайшлі ў склад Рады Вялікага княства Літоўскага. Аднак далейшае распаўсядженне новай царквы было перапынена аднаўленнем у Княстве ў 1620 г. праваслаўнай мітраполії. Ерусалімскі патрыярх Тэафан, карыстаючыся правам найвышэйшага духоўнага пастыра над праваслаўнымі вернікамі ў Вялікім княстве Літоўскім, прызначыў кіеўскага мітрапаліта Бэрэцкага і яшчэ шэсць праваслаўных епіскапаў, што з'явілася парушэннем умоў Берасцейскай царкоўной уніі. I. Руцкі, абапіраючыся на падтрымку вялікага князя Жыгімонта Ваза, выступіў з пратэстам адносна дзеянняў Тэафана. Гэта прывяло на спрэчак паміж праваслаўнымі і уніятамі, якія перараслі ў літаратурную палеміку. Галоўным у палеміцы было пытанне: каму належыць права прызначэння

на царкоўныя пасады – гаспадару дзяржавы або найвышэйшай духоўнай асобе. І. Руцкі адстойваў традыцыі і нормы, замацаваныя ў галоўным зборы законаў краіны – Статуте Вялікага княства Літоўскага 1588 г., у адпаведнасці з якім у Княстве ўсе пасады раздаваў манарх. Узнікшая дыскусія абвастрыла канфесійную сітуацыю ў дзяржаве, прывяла ў 1623 г. да забойстваў ў Вішбеску уніяцкага архіепіскапа Я. Кунцэвіча.

Каб зняць напружанасць і не дагусяці рэлігійнай вайны, І. Руцкі прапануе ўрэгуляваць міжканфесійны канфлікт і аб'яднаны вернікаў шляхам утварэння сваёй вялікакняжацкай патрыярхіі, заснавання новага цэнтра хрысціянства. Яго падтрымала большасць уніяцкіх епіскапаў. Аднак у праваслаўных іерархаў план І. Руцкага выклікаў абурэнне. Тады пытанне аб прымірэнні было вынесена мітропалітам на Варшаўскі сойм 1626 г. Пасля доўгіх дыскусій вялікі князь Жыгімонт Ваза падпісаў пастанову аб скліканні ў Кобрыне 26 верасня 1626 г. агульнага сабора для абл меркавання пытання царкоўнай еднасці. Але праваслаўныя супольныя сабор ў Львоў, які быў прызначаны на 28 кастрычніка 1629 г., лічачы, што яднанне ім навязываюць.

Такім чынам, праект І. Руцкага аб утварэнні патрыярхіі ў Вялікім княстве Літоўскім не здзейсніўся. Адна з галоўных мэтаў яго жыцця чалавек, што уніяцты «... умацаваў, пашырыў і зрабіў сапраўднай царквою» [3, с. 289].

Увогуле, падчас знаходжання на мітрополіі Іосіфа Руцкага уніяцкая царква стварыла асновы тэалагічнай дактрыны, набыла адметныя рысы, структурную завершанасць, налічвала сем спархій [4, с. 63].

### Спіс крыніц і літаратуры

1. Кароткі. У.Л. Руцкі Іосіф Вельямін / У.А. Кароткі // Рэлігія і царква на Беларусі. Энцыкл. давед. – Мінск. 2001.
2. Кіркэу, В.Р. Базыльян і В.Р. Кіркэу // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т.1. – Мінск, 1993.
3. Коршунau, А.Ф. Руцкі Іосіф Вельямін / А.Ф. Коршунau // Мыслімен і асветнікі Беларусі. Энцыкл. давед. – Мінск. 1995.
4. Саверчанка, І. Аностал яднання і веры. Язэп Руцкі / І. Саверчанка. – Мінск. 1994.

**Гарбуль Пётр Іванавіч** – кандыдат гістарычных навук, доктор кафедры гісторыі Беларусі Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна.

**Рамановіч Павел Сцяпанавіч** – кандыдат гістарычных навук, доктор кафедры гісторыі Беларусі Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна.